



Народна асвета

Выдаецца
з чэрвяня 1924 года

Штотысячны навукова-педагагічны часопіс

Заснавальнік:
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫИ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Галоўны рэдактар А. В. МАСЛАВА

Рэдакцыйная калегія:

Б. А. ГАПАНОВІЧ
Н. І. ДАБРАГОСТ
Г. Дз. ДЫЛЯН
У. Т. КАБУШ
Т. М. КАВАЛЁВА
З. А. ЛЫСЕНКА
(намеснік галоўнага рэдактара)
Г. М. ПЯТРОЎСКІ
Т. А. РЫЛЬКО
І. С. СКАРАПАНАВА
Т. У. СЯНЬКО
В. У. ЧЭЧАТ

Навуковыя кансультанты:

Г. А. БАРТАШЭВІЧ
Т. М. БУЙКО
К. У. ГАЎРЫЛАВЕЦ
А. І. ЖУК
А. І. КУЧЫНСКІ
А. Ц. КУЗНЯЦОЎ
Л. В. ЛУЦЭВІЧ
А. Г. СЛУКА
В. А. САЛЕЕЎ
А. І. ТАЎГЕНЬ
Н. А. ЦЫРКУН

4/2002

ЯКІ НАСТАЎНІК ПАКІДАЕ ГЛЫБОКІ СЛЕД У ЖЫЦЦІ ВУЧНЯЎ

А. В. ТОРХАВА,

дацэнт кафедры педагогікі вышэйшай школы і сучасных выхаваўчых
тэхналогій Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта
імя Максіма Танка, кандыдат педагогічных навук

У ходзе даследавання фарміравання ін-
дывідуальнага стылю прафесіянальнай
дзейнасці будучага настаўніка намі выкарыс-
тоўваўся поліфункциянальны метад рэтрас-
пектыўнага аналізу вопыту вучнёўства (PABB).
У дадзенай публікацыі прадстаўлена інтэрпрэ-
тацыя вынікаў прымянея дадзенага методу
як даследчыцкага, фенаменалагічнага, што
дазволіла выявіць дэтэрмінанты, якія абу-
моўліваюць эфектыўнасць педагогічнай дзей-
насці.

Даследаванне ажыццяўлялася ў апоры на
канцэпцыю прафесіянальна-педагагічнага раз-
віцця Я. І. Рогава. У адпаведнасці з гэтай кан-
цэпцыяй, у працэсе станаўлення асобы пра-
фесіянала вядучымі выступаюць наступныя
фактары: асобасныя якасці, функцыянальная
структурна дзейнасці і аб'ект прафесіянальнай
дзейнасці, г. зн. — асова вучня [1, С. 9]. Пры гэ-
тым максімальна эфектыўнае выяўленне асобы
спецыяліста (перасячэнне першых двух факта-
раў) адлюстроўваецца ў разнастайнасці стыляў
педагагічнай дзейнасці. Увядзенне фактару
«асобасныя якасці вучня» і яго разгляд у ад-
носінах з астатнімі дазваляе вызначыць сту-
пень сумяшчальнасці настаўніка і вучня,
сіntonнасць іх узаемадносін, персаніза-
насць педагога (прымальнасць яго ўздзеянняў
для вучня). У кантэксце рэалізацыі методу
PABB апошні фактар з'яўляецца асабліва важ-
ным, паколькі студэнты аналізуюць вобразы
тых настаўнікаў, якія пакінулі яркі след ме-
навіта ў іх жыцці.

У даследаванні былі задзейнічаны студэнты
1—2 курсаў музычна-педагагічнага факультэта
(120 чалавек) і 3 курса фізічнага факультэта
(85 чалавек) БДПУ імя М. Танка, якія пісалі
педагагічнае эсэ на тэму «Настаўнік, які
пакінуў глыбокі след у майм жыцці». Усяго бы-
ло сабрана 205 работ, 19 з якіх не паддаваліся
навуковай інтэрпрэтацыі з-за фармальнага па-
дыходу да іх выканання. Мы мяркуем, што
фармальная адносіна да гэтай работы мелі
месца таму, што для дадзеных студэнтаў харак-
тэрна нізкая матываванасць у адносінах да пра-

фесіі педагога наогул. Такім чынам, фенамена-
лагічнаму аналізу падлягала 186 пісьмовых ра-
бот.

Праведзенае даследаванне дазваляе зрабіць
наступныя выводы.

1. Глыбокі след у жыцці студэнтаў пакінулі
як станоўчыя, так і адмоўныя вобразы на-
стаўнікаў. Аднак апошнія складаюць усяго
12 % ад агульнай колькасці разгледжаных па-
ведамленняў.

2. Рэтраспектыўны аналіз студэнты ажыц-
цяўлялі праз прызму ярка выяўленых асобас-
ных якасцей настаўніка.

На першым этапе даследавання, што ажыц-
цяўлялася на музычна-педагагічным факуль-
тэце, мы дапускалі меркаванне, што гэта звяза-
на з асобаснымі якасцямі студэнтаў-музыкан-
таў, якіх адрознівае эмациональнасць света-
ўспрымання і выяўленая гуманітарная накіра-
ванасць. З мэтай праверкі гэтай гіпотэзы другі
этап даследавання ажыццяўляўся на фізічным
факультэце. Параўнальны аналіз атрыманых
вынікаў не пацвердзіў ранейшых меркаванняў.
Абсалютная большасць студэнтаў як музычна-
педагагічнага, так і фізічнага факультэтаў раз-
глядаюць асобу настаўніка ў прафесіі. Прывя-
дзём некалькі вытрымак з іх работ:

• Класны кіраўнік. У меру добрая, у меру стро-
гая, але галоўнае — справядлівая. У яе не было
любімчыкаў. Калі мы правініліся, яна спачатку аба-
раняла нас перад іншымі, але калі заставаліся сам-
насам, магла зрабіць выгавар.

• Настаўніца матэматыкі. Яна ўмела знайсці па-
дыход да кожнага. Ёй можна было заўсёды даверыц-
ца, ведаючы, што гэта застанецца тайнай... Я карыс-
талася яе хатнай бібліятэкай.

• Педагог у музычным вучылішчы. Замяніла
бацькоў у поўным сэнсе слова. Поўнасцю аддавала
сябе педагогічнай дзейнасці. Валодала вялікай жыц-
цёвай энергіяй і ўмела зарадзіць нас.

• Педагог па спецыяльнасці ў музычным ву-
чылішчы. Чалавек, энергіі якога мог пазайздросціць
кожны. «Жаданне параджае тысячу магчымасцей,
нежаданне — тысячу прычын», — казаў ён.

• Выкладчыца фартэпіяна ў музычнай школе. Ад-
же веяла мяккасцю, цеплынёй і дабрынёй. Здавала-

ся, што са мной яна займалася, як з дачкой. І такое адчуванне было ў кожнага, хоць нас у яе было 24 чалавекі.

- Настаўніца фізікі. Старая, бурклавая, пастаянна зрывалася на крык. Калі хтосьці нечага не разумеў, пераходзіла на асобы...

- Настаўнік хіміі, у якога была мянушка «Чапаёў». Чалавек настрою. Калі ў яго ўсё добра, добра і ў класе; калі не — «хавайся ў бульбу!».

- Настаўніца мовы і літаратуры. Галоўная мэта яе жыцця — кар'ера. Для дасягнення сваіх мэт яна ні перад чым не спынялася, гатова была «ісці па трупах»... Адна толькі паказуха за наш кошт.

- У нас была настаўніца, якую звалі «грызлі». Яна з'яўлялася непаўторным прыкладам шэррасці і бескультур'я. Перакананая расітка, ганарлівая і непаважлівая да іншых. Гэта яркі прыклад таго, якім не павінен быць педагог.

3. Прадстаўленыя ў апісаннях студэнтаў вообразы — педагогі са склаўшымся стылем прафесіянальнай дзейнасці. Аб гэтым сведчыць абсалютная большасць выказванняў, у якіх падкрэсліваецца іх адрозненне ад іншых (якасць, характеристыстык, спосабаў узаемадзейння і інш.):

- У мaim жыцці было шмат настаўнікаў, але самы глыбокі след пакінула педагог з піянерскага лагера. Яе дабрыня, любоў да дзяцей, спагадлівасць уразілі мяне да глыбіні душы. Такога я ніколі не сустракала, хоце ўзімку ў лагер кожны год. А ўсім мaim настаўнікам да яе далёка...

- Найболыш ярка мне запомнілася настаўніца замежнай мовы: жанчына, якая ўмела цудоўна валодаць сабой, строгая, патрабавальная. Яна была мэтанакіраванай і арганізаванай, і ад нас патрабавала таго ж. У адрозненне ад іншых настаўнікаў, яна мела вялікі аўтарытэт.

- Вельмі запомніўся вобраз класнага кіраўніка — у яе быў талент выхавальніка. Я мала ведаю такіх настаўнікаў.

- Настаўніца англійскай мовы. Адукаваная, інтэлігентная жанчына. Ва ўсім мела пачуццё стылю — ад знешнасці да зносін з вучнямі, чаго не хапала большасці наших настаўнікаў.

- У многіх настаўнікаў ёсьць адмоўныя рысы, але гэта — рэдкі ўзор аўтарытарызму і грубасці. «Выходуваючы» дзяцей, яна здзеквалася над імі.

- У нас жартавалі: «У школе настаўнікі дзелянца на дзве часткі: Надзея Паўлаўна і ўсе астатнія, але Надзея памірае апошній». Яна працавала ў школе 40 гадоў, і яе ўсе баяліся — ад вучняў да адміністрацыі. За 14-гадовы вопыт вучнёўства я такіх не сустракала.

4. Аналіз работ дазволіў вылучыць разнастайнасць стыляў педагогічнай дзейнасці. Прадстаўленыя ў апісаннях настаўнікі максімальна выкарыстоўваюць тыя педагогічныя функцыі, якія дазваляюць ім у большай ступені реалізоўваць сябе і найбольш эфектыўна аказваць свой асобасны ўплыў на вучняў. Па накіраванасці асобы педагога, у прыватнасці, вылучаюць камунікатараў, асветнікаў-інтэлігентаў, арганізатораў-выхавальнікаў, прадметнікаў, якія маюць свае спосабы, механізмы

і каналы перадачы неабходных уздзеянняў (Я. І. Рогаў).

У апісаннях студэнтаў камунікатары, якім уласцівы таварыскасць, гаварлівасць, эмацыйнальнасць, дабрата, прадстаўлены наступным чынам:

- Мая настаўніца рускай мовы — выдатны чалавек. Яна была заўсёды спакойная, ніколі не павышала голасу, але ў той жа час — у меру строгая. У клас заходзіла з усмешкай, з вучнямі трymалася па-сяброўску, на роўных, прымала любы пункт гледжання, таму ніхто не баяўся выказваць свае думкі.

- У яе да ўсіх быў чалавечы падыход. Яна ніколі не павышала голасу, здавалася, што ўсе мы — яе дзеці. Перад пад'ёмам падыдзе, ласкова пачалуе і ціха скажа: «Уставай, дарагая». І так з кожным.

Вобраз асветніка-інтэлігента, якому ўласцівы высокая інтелектуальная дзейнасць, узыпшаная духоўнасць, свобода мыслення, характеристычныя так:

- Педагог-музыкант. Ён аб'ездзіў паўсвету, быў вельмі эрудіраваным, цікавым субяседнікам. Прыводзіў самыя нечаканыя парапнанні, пасля чаго я магла карэнным чынам памяняць свой пункт гледжання. Дзякуючы яму я змянілася ў поглядах на жыццё, ціпер я ўспрымаю яго ў светлых танах. Гэта яго заслуга.

- Настаўніца гісторыі. Чалавек з вялікай душой. На яе ўроках стаяла цішыня не таму, што яна спецыяльна трymала дысцыпліну, а таму, што мы яе слухалі, затаіўшы дыханне, і наслушацца не маглі. Я да гэтага часу чую яе голас.

Уменне арганізаваць дзелавое супрацоўніцтва, выклікаць калектыўную зацікаўленасць, уласцівую арганізатору-выхавальніку, прасочваюцца, напрыклад, у наступнай характеристыцы:

- Выкладчык у музычнай школе. Як педагог — патрабавальная, але мы яе любілі. Кожную чвэрць яна збирала разам вучняў і бацькоў. Мы пілі чай, адпачывалі. Усе дзецы, з I па VII клас, ігралі. А потым яна кожнаму дарыла гваздзіку. Яна мне запомнілася як выхавальнік з тонкай душой і таленавіты арганізатор.

Прафесіянальная кампетэнтнасць і імкненне да творчасці, уласцівия прадметніку, прасочваюцца ў наступных апісаннях:

- Настаўніца фізікі. Разумная, справядлівая, умела захапіць сваім прадметам. На яе ўроках не хадзелася апускаць вочы, каб не выклікалі. Падавала фізіку як жывы прадмет, а не як сухія формулы. Кожны ўрок праходзіў так, што мы яго яшчэ доўга абмяркоўвалі з аднакласнікамі.

- Гэты настаўнік мне спадабаўся адразу — энергічны, разважлівы; ён умеў хутка знайсці контакт з вучнямі, па-майстэрску вёў урокі. Ён не навязваў свой прадмет, а ў чарговы раз даказваў, што матэматыка — гэта цікава. Хваліў за самыя нязначныя поспехі. Увёў нетрадыцыйную сістэму ацэнкі ведаў: так, некалькі маленькіх пяцёрак выліваліся ў адну вялікую. Мне б хацелася быць падобным на яго.

КАДРАВЫ ПАТЭНЦЫЯЛ

5. У апісаннях студэнтаў былі і вобразы такіх настаўнікаў, якія не ўпісваюцца ў пэўны тып, а спалучаюць у сабе рысы прадметніка і асветніка-інтэлігента, прадметніка і камуніката і г. д. Аднак агульным для апісання станоўчага вобраза педагога з'яўляюцца: 1) акрэсленая гуманістычная стратэгія, накіраванасць на вучняў і их развіццё; 2) дэмакратычныя характеристар педагогічнага ўзаемадзеяння.

• Настаўніца беларускай мовы і літаратуры. Дасканала валодаючы прадметам, яна не паказвала сваёй перавагі, гаварыла, што добры вучань павінен быць лепшым за настаўніка. Яе ўрокі вызначаліся арыгінальнасцю і разнастайнасцю, вучань заўсёды мог праявіць сябе.

• Выкладчык вучылішча мастацтваў. Верыць у вучняў і прымушае іх саміх павертыць у тое, чаго яны могуць дасягнуць. Рада кожнаму аказаць дапамогу. Сама мэтанакіраваная і вучыць гэтаму іншых. Я на-вучылася ў яе не спыняцца перад цяжкасцямі.

6. Адмоўныя вобразы настаўнікаў, якія засталіся ў памяці на ўсё жыццё, аднесены намі да ўмоўных тыпаў «настаўніка-маскі» і «настаўніка-дэспата».

Для настаўніка-маскі характэрны няшчырасць, двурушнасць, закрытасць ад калег і вучняў, адмова ад дапамогі і педагогічнай падтрымкі.

• Пры першай сустрэчы яна рабіла ўражанне дабрадушнага чалавека. Але потым высвятлялася, што яна — чалавек настрою. Яе раздражняла любая дробязь, і тады лепш было не паказвацца ёй на очы. Нярэдка даходзіла да знявагі і абраз. Але перад адміністрацыяй яна праяўляла саму дабрыню. Мы ўсё гэта бачылі і не паважалі яе.

• Гэты настаўнік адрозніваўся ад іншых нейкай ненатуральнасцю, закрытасцю ад усіх. Мы пастаніна зведвалі з ім пачуцце гнёту і напружання. Мог даць адно заданне, а з усёй строгасцю патрабаваць другое. Яго немагчыма было зразумець. Ён працаваў у нас толькі год, з той пары ужо прайшло шмат часу, але цяжкае пачуцце непаразумення я перажываю так, быццам гэта адбылося сёння.

Настаўнік-дэспат прадстае ў апісаннях як аўтарытарная асона, якая не паважае годнасць і інтарэсы вучняў, выкарыстоўвае падаўленне і запалохванне ў якасці дамінуючых спосабаў педагогічнага ўзаемадзеяння:

• Немагчыма апісаць наш жах перад яе ўрокамі. Панядзелак і чацвер былі для нас днімі сапраўдных катаванняў. Баючыся настаўніцу, мы не вучылі, а зазубрывалі матэрыял, нават не спрабуючы ў ім разабрацца. Калі яна ішла па калідоры, школьнікі ціснуліся да сцен і моўкі суправаджалі яе поглядам.

• Дрэнны почырк — удар указкай па руках; штосьці не так сказаў — крык; апрануту нешта, што ёй не па густу, — прымусіць скінуць або адвядзе ў іншы клас і скажа: «Паглядзіце на гэта пуздзіла...»

7. Даследаванне паказала, што ў памяці вучняў застаюцца тыя настаўнікі, якія пакінулі ў іх душы глыбокі след: станоўчы — калі педагогічнае ўзаемадзеянне было прымальным, і адмоўны — калі яно было непрымальным. Адсюль і адпаведныя вынікі педагогічнай дзеянасці. Канкрэтныя сказанае на прыкладах, прадстаўленых у табл. 1.

Таблица 1

Вынікі педагогічнай дзеянасці	Станоўчы вобраз	Адмоўны вобраз
Адносіны да педагога	Гэту дабрыню і разуменне я не могу забыць. У нас у класе ўсе ўважалі і любілі	Ён распісаўся ў майі душы. Я яго простила ненавідзжу. Я б не хацела быць на яе падобнай, бо па сабе ведаю, як дзеці пакутуюць ад несправядлівасці
Адносіны да прадмета	Менавіта яна прывіла мне любоў да музыки. Яна цудоўны чалавек, літаратуру любілі і двоечнікі, і выдатнікі. Мы з задавальненнем знаходзіліся на ўроках матэматыкі, бо яны прыялі вельмі хутка	Яе прадмет мы ненавідзелі і ішлі на ўрокі, як на пакуты. Гэтыя 45 мінут здаваліся вечнасцю. Дзякую Богу, што ўсё гэта — у мінулым. Тое, што ёй больш за ўсё ўдалося, дык запалохаць нас сваёй фізікай
Уплыў на выбар прафесіі	Ён зацікавіў мяне фізікай, таму я і прыйшоў ва ўніверсітэт. Прафесію дырыжора я палюбіла дзякуючы ёй. Я буду любіць свою прафесію і дзяцей, як ён	Пасля яе я не люблю беларускую мову і літаратуру. Кантрольныя і лабараторныя, якія яна называла «хімічнымі святымі», для нас былі катаргай. Матэматыка ўспрымалася як нешта агідана
Рэалізацыя выхаваўчай, адукацыйнай і развіццёвой задач	Дзякуючы ёй я адкрыла для сябе замежную літаратуру. Гэта чалавек, які сапраўды мяне выхаваў. Дзякуючы яму я вылучыў і з узростамі за- свой тყыя якасці, якімі павінен валодаць мужчына. Нам было сорамна перад настаўніцай, калі мы не былі готовы да ўрока. Можа, таму ў школе ўсе добра ведалі нямецкую мову. Я думаю, што менавіта яна паўплывала на маю дысцыплінаванасць	Гэта бездапаможнасць на ўроці ў нас выклікала нават спачуванне. Можа, я таму пайшла на фізіку, каб запоўніць тое, чаго не атрымала ў школе. Як прадметнік — абсалютна нікчымны; растлумачыць не можа, нават толкам задаць пытанне не можа. Ад усёй яго працы не было ніякай карысці. Яна сцвярджала, што першая прыкмета тупасці — няўмение дакладна выказваць думкі і прывычка пераскокава з аднаго на другое. Аднак яе манера гаварыць была менавіта такой, што ставіла нас у тупік. Я помню, як усе з палёгкай уздыхнулі, калі прыйшла другая настаўніца

КАДРАВЫ ПАТЭНЦЫЯЛ

8. Вынікі даследавання сведчаць аб тым, што глубокі пазітыўны след у жыцці вучня пакідае той настаўнік, тыповыя рысы індывідуальнасці якога адпавядаюць яго тыповым рысам і забяспечваюць іх аптымальную сумяшчальнасць. Таму можна сцвярджаць, што чым больш будзе настаўнікаў з разнастайным спалучэннем індывідуальных асаблівасцей, тым вышэй будзе верагоднасць ахопу імі ўсіх вучняў, г. зн. больш рэальным будзе ажыццяўленне індывідуальнага падыходу.

9. Праведзенае даследаванне дазваляе гава-

рыць аб тым, што пры ўсёй разнастайнасці якасцей настаўнікаў, якія пакінулі пазітыўны след у жыцці вучняў, усе яны маюць аднолькава высокія вынікі прафесіянальнай дзейнасці. Разуменне гэтага феномена звязанае з раўназначнай прадстаўленасцю ў структуры прафесіяналізму такіх настаўнікаў асобасна непаўторнага і прафесіянальна неабходнага. Аналіз работ студэнтаў дазваляе вылучыць тыя прафесіянальныя якасці, якія з'яўлююцца неабходнымі для дасягнення высокіх вынікаў педагогічнай дзейнасці, што наглядна адлюстравана ў табл. 2.

Табліца 2

Якасці педагога	Выказванні студэнтаў
Любоў да дзяцей і прафесіі	<p>Яна ўсіх нас любіла, і мы гэта ведалі, адказвалі ёй узаемнасцю.</p> <p>Выкладчыца беларускай літаратуры ў музычнай школе. Надзвычай любіла свой прадмет, любіла і паважала нас. Усе мы цінім яе і па сённяшні дзень успамінаем добрым словам.</p> <p>У май жыцці было шмат педагогаў, але самы глубокі след пакінула педагог з піянерскага лагера. Яе дабрыня, любоў да дзяцей і спагадлівасць узрушылі мяне да глубіні душы. Усім май настаўнікам далёка да яе</p>
Павага да асобы вучня, шчырая зацікаўленасць у яго лёсце	<p>Я магу сказаць, што мне пашанцавала, бо ў май жыцці ёсьць Настаўнік. Гэта педагог-музыкант. Ён не толькі высакакласны спецыяліст, але і выдатны выхавальнік — я магу яго лічыць сваім другім бацькам.</p> <p>Настаўнік фізікі. Умёў паважаць і сябе, і вучняў. Гэта праяўлялася не толькі на ўроці. Пры сустрэчах мог пацівіцца тваімі проблемамі ці нешта расказаць пра сябе. На перапынку я мог прыйсці да яго за парадай</p>
Вера ў ажыццяўленне намечанага (педагагічны аптымізм)	<p>Ніколі не ставіла на дзесятках крыж. Змагалася за кожнага, як ільвіца, і заўсёды перамагала.</p> <p>Ён узяў мяне ў свой клас з 10 гадоў. І тое, што даў мне за 11 гадоў, — мая школа як музыканта і як выкладчыка.</p> <p>Нешматлouная, але заўсёды ведала, як падтрымаць і аказаць дапамогу. На яе ўроці мы ішлі з вялікай радасцю.</p> <p>Кожны ўрок быў нечаканасцю. Той, хто пабываў на яе занятках, ужо не мог проста адкаласці падручнік і не падрыхтавацца.</p>
Прафесіянальная кампетэнтнасць, валоданне комплексам педагогічных умений	<p>Класны кіраўнік. Хоць ей было далёка за 30, але яна заўсёды была ў курсе маладзёжных спраў. Мы здзіўляліся: адкуль яна ўсё ведае? Гэта вельмі назіральны і патрабавальны да сябе і іншых чалавек. Наш клас быў вельмі дружным, і заўсёды мы рабілі ўсё лепш, чым іншыя: і дзяжурылі, і прыбіралі, і выступалі</p> <p>Супрацоўніцтва не толькі на ўроці, але і па-за ўроцам: сустракаліся з беларускімі пэдагогамі, праводзілі літаратурныя вечары, ставілі спектаклі, інсцэнюроўшчыкам і рэжысёрам якіх была яна.</p>
Творчы пошуку у арганізаціі ўрочнай і пазаурочнай дзейнасці вучняў	<p>З усіх правіл па рускай мове ён мог прыдумаць цікавыя гісторыі, а шырыня яго ведаў у галіне літаратуры здзіўляла нас. З ім заўсёды было цікава</p> <p>Кожны ўрок — творчасць, прафлема, самарэалізацыя, новыя веды, новыя інтарэсы, а ў выніку — пачуццё велізарнага здавальнення.</p>
Ацэнка якасці працы педагога па ўзору ў развіцця і ступені задаволенасці вучняў	<p>Мы з задавальненнем ішлі на яе заняткі, бо яны прыяліталі вельмі хутка. Яна прывіла нам любоў да матэматыкі, прычым рабіла гэта ўмелая</p>

Такім чынам, фенаменалагічнае даследаванне паказала наступнае. Нягледзячы на доўгі вопыт вучнёўства, у памяці кожнага студэнта застаюцца 1—2 настаўнікі, якія пакінулі ў іх душы глубокі след. Гэта розныя педагогі, але ў кожнага з іх ёсьць свой «канёк», які і прыцягвае да іх вучняў. Гэтыя настаўнікі знайшлі найлепшыя для сябе спосабы самарэалізацыі ў прафесіі, дэмантруючы ў педагогічнай дзейнасці асобасную непаўторнасць і, адпаведна, унікальнасць свайго ўплыву на вучняў.

Глубокі след у жыцці вучня пакідае той настаўнік, тыповыя рысы індывідуальнасці якога адпавядаюць яго тыповым рысам. Таму чым больш будзе настаўнікаў з разнастайным спалучэннем індывідуальных асаблівасцей, тым вышэй верагоднасць для кожнага вучня сустрэцца са «свайм» педагогам, а гэта значыць — будзе больш магчымасцей для рэалізацыі асобасна арыентаванага падыходу ў навучанні.

Нягледзячы на разнастайнасць прадстаўленых студэнтамі вобразаў настаўнікаў, усім ім уласцівы агульныя рысы, якія дазваляюць дабівацца аднолькава высокіх вынікаў у прафесіянальнай дзейнасці: любоў да дзяцей і сваёй прафесіі; павага да асобы вучня і шчырая зацікаўленасць у яго лёсце; вера ў ажыццяўленне намечанага (педагагічны аптымізм); прафесіянальная кампетэнтнасць, валоданне комплексам педагогічных умений; творчы пошуку у арганізаціі ўрочнай і пазаурочнай дзейнасці; ацэнка якасцей сваёй працы па ўзору развіцця і ступені задаволенасці вучняў.

ЛІТАРАТУРА

- Рогов Е. И. Учитель как объект психологического исследования. М., 1998.
 Толочек В. А. Стили профессиональной деятельности. М., 2000.